

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. На гэтым тыдні вам можа падварнуцца новая выгадная праца ці дадатковы кароткачасовы заробак. Арыентуйцеся па сітуацыі і не ўспрымайце гэта як штосьці абавязковае. Не выключана, што вы палічыце патрэбным адмовіцца ад прапановы, бо занадта стаміліся. Але ў цэлым службовая дзейнасць можа прынесці прыемныя неспадзеўкі. У выхадныя добра было б сустрэцца з сябрамі.

ЦЯЛЕЦ. Залішнія ўражлівасць і спазненні могуць стаць прычынай непрыемных сітуацый. Старайцеся не панікаваць і не ўвязвацца ў канфлікты. Пажадана перайсці на зберагальны рэжым працы. Перш чым штосьці змяняць у сваім жыцці, паспрабуйце ўзважыць усе за і супраць. Плары, якія вы будавалі на гэты тыдзень, змяняцца пад ціскам абставін. Дзелява паездка напрыканцы тыдня абячае адкрыць перад вамі новыя перспектывы.

БЛІЗНЯТЫ. Вашы мары пачнуць ажыццяўляцца на гэтым тыдні. Цяпер супрацьпаказаны спешка і залішняя мітуслівасць. Прытрымліваючыся чакальнай стратэгіі, вы зможаце дабіцца ашаламляльных вынікаў. Праявіце цярпенне і верце ў лепшае. Зоркі абячаюць вам шмат пшчоты, страсці і рамантыкі.

РАК. Рашучасць і актыўнасць дазваляць ажыццявіцца большай частцы планаў і задум. Адна з найважнейшых задач на гэтым тыдні — наладжванне не толькі дзелавых, але і асабістых сувязяў. У вас хопіць запалу і энергіі, каб падтрымліваць і каардынаваць дзейні партнёраў. Важна правільна збудаваць узаемаадносіны з калегамі па працы. Магчыма далёкая паездка. У другой палове тыдня верагодныя пэўныя неабгрунтаваныя прэтэнзіі з боку блізкіх людзей.

ЛЕЎ. На гэтым тыдні вам будзе проста неабходна ўраўнаважыць свае асабістыя і грамадскія інтарэсы. Пашырце кола зносін, тады дзелявыя сустрэчы дазваляць павялічыць сферу ўплыву, адкрыюць новыя перспектывы. На працы спатрэбяцца такія якасці, як дыпламатычнасць і спакой, нават калі здарыцца аўрал. Выявіце актыўнасць, але ўсё ж не хапайцеся адразу за некалькі спраў. Нядзелью лепш правесці спакойна.

ДЗЕВА. Тыдзень можа наглядна прадэманстраваць усе вашы ўнутраныя комплексы. Што ж, тым лягчэй будзе з імі змагацца. Можаце адчуць глыбокую абьякавасць да ўсіх спраў. У такой сітуацыі проціпаказаны сыход у свет ілюзій. Лепш сустрэцца з сябрамі і абмеркаваць хвалюючыя тэмы. Каб не азмрочваць выхадныя дні, будзьце больш умеранымі ў сваіх спробах. Усё ж чуды, нажал, бываюць вельмі рэдка.

ШАЛІ. На гэтым тыдні ў вас можа з'явіцца бліскучы шанц ажыццявіць свае жаданні. І знойдуцца тыя, хто захоча ў гэтым дапамагчы. У сераду на харту пачынаць ніякіх адкрыццяў і не вельмі адкрытых размоваў з кім бы там ні было. У пятніцу не варта шмат працаваць і моцна стамляцца. У суботу вас чакае гарачае спатканне.

СКАРПІЁН. Спяшаючыся рэалізаваць свае патаемныя мары, бо менавіта цяпер перад вамі адкрываюцца бліскучыя перспектывы. Сустрэчы і новыя знаёмствы будуць плённымі, хоць і не адразу. На гэтым тыдні трэба закласці падмурак для будучага кар'ернага ўзлёту. Не забывайце пра адпачынак і асабістае жыццё. Больш часу праводзьце з каханым чалавекам.

СТРАЛЕЦ. Вам будзе цяжкавата зразумець, што, уласна, вы робіце.

Падобна, вас раздзіраюць унутраныя супярэчнасці. Зараз лепш займацца дробязямі, а таксама справамі, у якіх памыліцца немагчыма. Спрыяльныя кантакты з калегамі здалёк, магчымы паездкі, камандзіроўкі. У асабістым жыцці не выключаны праблемы, звязаныя з моцнай занятасцю на працы.

КАЗЯРОГ. Панядзелак і аўторак могуць не выклікаць у вас асаблівага захаплення, бо вашыя планы пагражаюць цалкам памяняцца. Непажадана пасвячаць членаў сям'і і сяброў у свае фінансавыя праблемы. Пазбягайце падману і спакушэння. У суботу паспрабуйце пазбавіць свой дом ад лішняга хламу. У нядзелю карысна будзе пабываць у новых месцах.

ВАДАЛІЎ. Тыдзень абячае быць яркім і насычаным на розныя ўражанні і падзеі, сустрэчы і знаёмствы. Спрыяльны час для змены іміджу. Навакольнае гэта ацэняць. Ваша пачуццё гумару і асабістае абаянне могуць аказаць станоўчы ўплыў на поспех у многіх справах. Вашу светлую галаву на гэтым тыдні будуць наведваць самыя разнастайныя ідэі. І з-за гэтага наўрад ці атрымаецца доўга ўсядзець на адным месцы. Але пастарайцеся ўсё ж не гнацца адразу за двума зайцамі.

РЫБЫ. Перад вамі будзе стаяць выбар, дзядзецца вырашаць сур'ёзныя сямейныя праблемы. Навошта збіраць крыўды? Гэта толькі ўскладніць ваша жыццё. Лепшая тактыка паводзін — гэта спакойна рабіць сваю справу, і вашыя старанні будуць абавязкова ацэнены. Пацярпіце, запалвакол змен на працы паступова будзе слабець. Праца ў калектыве прынясе поспех, чакаюцца дзелявыя і сяброўскія сустрэчы. Імкніцеся гасіць скандалы, надайце бліжэйшым людзям больш увагі і клопату.

СЁННЯ

Месяц

Першая квадра
20 лістапада.
Месяц у сузор'і
Цяльца.

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	8.54	16.58	8.04
Віцебск —	8.50	16.41	7.51
Магілёў —	8.44	16.48	8.04
Гомель —	8.34	16.52	8.18
Гродна —	9.08	17.14	8.06
Брэст —	9.02	17.22	8.20


Імяніны

Пр. Аляксандра, Барыса, Івана, Канстанціна, Ніла, Уладзіміра.
К. Кацярыны, Марыі, Клеменса, Яўхіма.



Фота Андрэя ФЕАКЦІСТАВА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Плары на сёння:

- Тое.
- Сёе.
- 5.
- 10.

— А памятаеш, Вадзік, як мы згулялі вяселле?
— Па-мойму, унічыю.

— Скажыце, а колькі каштуе вось гэта сукенка?

— Вы толькі паглядзіце, гэтая шыкоўная сукенка каштуе трынаццаць тысяч усяго.

— Усяго...
Нейкая незнаёмая валюта. А які ў яе курс да рубля?

— А ты даўно кактус на халадзільніку паліваў?
— Гэта хлеб...

Скажыце, як адрозніць сапраўднага маржа ад аматара.

— Лёгка! Сапраўдныя маржы купаюцца голымі.

— Гэта значыць, тыя, хто купаецца ў вопратцы, не маржы?

— Не. Гэта рыбакі.



Даты

25 ЛІСТАПАДА

1903

год — нарадзіўся Іса Аляксандравіч Пліеў, вядомы савецкі военачальнік, удзельнік вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны, двойчы Герой Савецкага Саюза, генерал арміі, Герой Мангольскай Народнай Рэспублікі. У 1939 годзе на чале кавалерыйскага палка ўдзельнічаў у вызваленчым паходзе ў Заходнюю Беларусь. Са снежня 1941-га — камандзір кавалерыйскага корпуса, з лістапада 1944-га — конна-механізаванай групы на Заходнім, Паўднёвым, Паўднёва-Заходнім, Стэпавым, 3-м і 2-м Украінскім, 2-м Беларускім і Забайкальскім франтах. Войскі пад яго камандаваннем удзельнічалі ў бітвах пад Масквой і Сталінградам, у Мелітопальскай, Адэскай, Беларускай, Будапешцкай, Празскай аперацыях; у ходзе Беларускай аперацыі вызвалялі гарады Глуск, Слуцк, Мір, Стоўбцы, Нясвіж, Баранавічы, Слонім, Брэст.

1908 год — нарадзіўся Анатоль Валянцінавіч Волкаў, беларускі графік, жывапісец. Працаваў у галіне выяўленчай сатыры (карыкатура, плакат). Супрацоўнічаў з выданнямі «Раздавім фашысцкую гадзіну», «Вожык», «Агітплакат», у якіх ствараў сатырычныя малюнкi і карыкатуры на палітычныя і бытавыя тэмы. Унёс значны ўклад у кніжную графіку. Аформіў і ілюстраваў кнігі «Новая зямля» Я. Коласа, «Выбраныя творы» М. Гогала і інш. Сярод станковых работ: серыі акварэляў «Мінск і яго жыхары», «Юныя мінчане», «Дзеці 1920-х». Сярод жывапісных палотнаў: «У родных мясцінах», «Першага верасня», «Канец восені» і іншыя.

1943 год — ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў быў вызвалены Прапойскі раён (з 23.05.1945 — Слаўгарадскі раён). У вызваленні раёна

ўдзельнічалі: 362-я стралковая дывізія (генерал-маёр В. М. Далматаў) 3-й арміі Беларускага фронту; партызанскі атрад 48-ы Прапойскі (камандзір В. Л. Шырко), які 7 снежня 1943 года злучыўся з часцямі Чырвонай Арміі.



1592

год — нарадзіўся Лопэ да Вега, іспанскі драматург, паэт і празаік, славыты прадстаўнік «залатога» веку Іспаніі. Аўтар прыкладна дзвюх тысяч п'ес, з якіх 426 дайшлі да нашых дзён, амаль трох тысяч санетаў, шэрагу раманаў і паэм.

1783 год — апошнія брытанскія войскі пакінулі Нью-Ёрк пасля завяршэння Вайны за незалежнасць ЗША.

1795 год — у дзень імянін Кацярыны II апошні польскі кароль і вялікі князь літоўскі Станіслаў Аўгуст Панятоўскі адрокся ад прастола і тым самым завяршыў трэці падзел Рэчы Паспалітай.

1867 год — Альфрэд Нобель запатэнтаваў дынаміт.

1936 год — Германія і Японія заключылі Антыкамуністна-інтэрнацыйны пакт, які быў накіраваны супраць Камуністчнага інтэрнацыяналу (Камінтэрна, адкуль, уласна, і назва пакта) з мэтай не дапусціць далейшага распаўсюджвання камуністчнай ідэалогіі ў свеце. Пакт быў падпісаны Іаахімам фон Рыбентропам і паслом Японіі ў Германіі Кінтама Мусякодзі. Італія, Іспанія, Румынія, Славакія, Балгарыя і іншыя краіны далучыліся да пакта да лістапада 1941 года.

1992 год — Федэральны сход Чэхаславакіі прагаласаваў за падзел краіны на Чэхію і Славакію з 1 студзеня 1993 года.



МАРСЕЛЬ ПРУСТ:

«Ніколі не бываеш такім нешчаслівым, як гэта здаецца».

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 311 17 13 (тэл./факс);

аддзела: лісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.

прыйм рэкламы
тэл./факс: 311 17 27,

e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўдаюцца супаданнем з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

e-mail: info@zviazda.by

(для звяротаў):

zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 38200000007667 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 10.346. Індэкс 63850. Зак. № 2638.

Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24 лістапада 2023 года.